

**MINISTRY OF EDUCATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS  
STATE EDUCATIONAL INSTITUTION  
SCHOOL OF BUSINESS OF BELARUSIAN STATE UNIVERSITY**

**DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION**

**Thesis abstract**

**EVALUATION OF THE FINANCIAL RESULTS OF THE ORGANIZATION  
AND DIRECTIONS FOR THEIR IMPROVEMENT (USING THE EXAMPLE  
OF ASSTRA FLLC )**

**PSHENICHNY Artyom Dmitrievich**

Scientific supervisor  
Maltsevich Natalia Victorovna  
Head of Department of Business Administration  
PhD in Economics, Associate Professor

Minsk, 2025

Дипломная работа: 81 с., 7 рис., 16 таб., 51 источник, 4 прил.

**ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ, ЛИКВИДНОСТЬ, ПРИБЫЛЬ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ, ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ, ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, МОДЕРНИЗАЦИЯ**

**Цель исследования:** разработать предложения по повышению финансовых результатов ИООО «АсстрА».

**Объект исследования:** ИООО «АсстрА».

**Предмет исследования:** финансовая деятельность ИООО «АсстрА».

**Методы исследования:** анализ и синтез, метод сравнения, графический способ, коэффициентный метод, метод моделирования, логический подход к оценке экономических явлений.

**Исследования и разработки:** в исследовании рассмотрены теоретические основы оценки финансовых результатов деятельности предприятия, проведен детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности ИООО «АсстрА». На основе полученных данных предложен комплекс практических мероприятий, направленных на улучшение финансовых результатов.

**Область возможного применения:** результаты исследования могут быть использованы ИООО «АсстрА» и аналогичными предприятиями сферы B2B-услуг, которым необходимо повысить финансовую устойчивость.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников сопровождаются ссылками на их авторов.

Дыпломная работа: 81 с., 7 мал., 16 табл., 51 крыніца, 4 дадаткаў.  
**ФІНАСАВЫЯ ВЫНІКІ, РЭНТАБЕЛЬНАСЦЬ, ЛІКВІДНАСЦЬ,**  
**ПРЫБЫТАК, ПЛАЦЕЖНАЯ ЗДОЛЬНАСЦЬ, ФІНАСАВАЯ**  
**ЎСТОЙЛІВАСЦЬ, ДЭБІТОРСКАЯ ЗАПАЗЫЧАНАСЦЬ, МАДЭРНІЗАЦЫЯ**

**Мэта даследавання:** распрацаваць прапановы па павышэнні фінансавых вынікаў ЗТАА «АсстрА».

**Аб'ект даследавання:** ЗТАА «АсстрА».

**Прадмет даследавання:** фінансавая дзейнасць ЗТАА «АсстрА».

**Метады даследавання:** аналіз і сінтэз, метад парашунання, графічны спосаб, каэфіцыентны метад, метад мадэлявання, лагічны падыход да адзнакі эканамічных з'яў.

**Даследаванні і распрацоўкі:** у даследаванні разгледжаны тэарэтычныя асновы ацэнкі фінансавых вынікаў дзейнасці прадпрыемства, праведзены дэталёвы аналіз фінансава-гаспадарчай дзейнасці ЗТАА «АсстрА». На аснове атрыманых даных пропанаваны комплекс практычных мерапрыемстваў, накіраваных на паляпшэнне фінансавых вынікаў.

**Вобласць магчымага прымянеñня:** вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны ЗТАА «АсстрА» і аналагічнымі прадпрыемствамі сферы B2B-паслуг, якім неабходна павысіць фінансавую ўстойлівасць.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

Thesis paper: 81 p., 7 fig., 16 tabl., 51 sources, 4 app.

FINANCIAL RESULTS, PROFITABILITY, LIQUIDITY, PROFIT,  
SOLVENCY, FINANCIAL STABILITY, ACCOUNTS RECEIVABLE,  
MODERNIZATION

**Purpose of the research:** to develop proposals to improve the financial results of FLLC "AsstrA".

**Object of the research:** FLLC "AsstrA".

**Subject of the research:** financial activities of FLLC "AsstrA".

**Research methods:** analysis and synthesis, comparison method, graphical method, coefficient method, modeling method, logical approach to assessing economic phenomena.

**Research and development:** : The study examines the theoretical foundations for assessing the financial performance of an enterprise, and conducts a detailed analysis of the financial and economic activities of FLLC "AsstrA". Based on the data obtained, a set of practical measures aimed at improving financial performance is proposed.

**Area of possible application:** The results of the study can be used by FLLC "AsstrA" and similar enterprises in the B2B services sector that need to improve their financial stability.

The author of the paper confirms that the calculation and analytical material presented in it correctly and objectively reflects the state of the process under the study, and all borrowed from literary and other sources are accompanied by references to their authors.